

# Сучасная беларуская літаратурная мова

Матэрыялы студэнтскай  
занесенчай наукоўскай конферэнцыі

# Сучасная беларуская літаратурная мова

Дапушчана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь  
у якасці вучэбнага дапаможніка  
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі  
на філаграфічных спецыяльнасцях

Пад рэдакцыяй Д.В. Дзятко



Мінск  
«Вышэйшая школа»  
2017

УДК 811.161.3(075.8)

ББК 81.2Беи-923

С91

Аўтагры: Дзятко Д.В., Лобань Н.П., Мароз С.С., Міхайлаў П.А., Нямковіч Н.М., Радзіваноўская Н.А., Ржавуцкая М.С., Самахавец В.І., Старасценка Т.Я., Урбан В.В., Чайка Н.У., Шахоўская С.У.

Рэцэнзыенты: кафедра беларускага мовазнаўства ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава” (загадчык кафедры кандыдат філалагічных навук, дацэнт Г.А. Аричамёнак); загадчык кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта кандыдат філалагічных навук, дацэнт З.І. Бадзевіч

*Усе права на дадзеное выданне абаронены. Узнаўленне ўсёй кнігі ці любой яе часткі не можа быць ажыццёўлена без дазволу выдавецтва.*

**ISBN 978-985-06-2024-8**

© Афармленне. УП «Выдавецтва  
“Вышэйшая школа”», 2017

## **1.9. Беларуская літаратурная мова на сучасным этапе**

У другой палове 1980-х гг. прыметна ўзрасла цікаласць беларусаў да роднай мовы. Грамадская актыўнасць жыхароў краіны па захаванні і развіцці свайго нацыянальнага скарбу была падтрымана на дзяржаўным узроўні. У выніку ў канцы XX – пачатку ХХІ ст. нацыянальная мова беларускага народа атрымала важную заканадаўчую падтрымку: 26 студзеня 1990 г. быў прыняты *Закон “Аб мовах у Беларускай ССР”,* які зацвердзіў беларускую мову дзяржаўнай мовай краіны. Гэта садзейнічала істотнаму пашырэнню сферы яе ўжывання і актыўнаму развіццю.

Зараз дзяржаўнымі мовамі ў нашай шматнацыянальнай краіне з’яўляюцца беларуская і руская мовы як найбольш пашыраныя і зразумелыя абсолютнай большасці жыхароў. Такі статус іх замацаваны ў артыкуле 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў Законе “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь”, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 187-З ад 13 ліпеня 1998 г. Удакладненне артыкула Канстытуцыі і адпаведнага Закона аб дзяржаўнай мове было ажыццёўлена па выніках агульнанацыянальнага рэферэндуму 1995 г.

Сёння беларуская літаратурная мова – высокоразвітая мова, якая здольная паспяхова забяспечваць усе камунікатыўныя, інфармацыйныя і культурныя патрэбы грамадзян Рэспублікі Беларусь. Яна з’яўляецца сімвалам

## 1.10. Беларуская мова сярод славянскіх моў

Беларуская мова належыць да *славянской* групы *індаеўрапейскай сям'і* моў.

Славяне як сфарміраваная этнічная супольнасць упершыню былі зафіксованы ў візантыйскіх пісьмовых крыніцах IV–VI стст. У гэты час яны карысталіся *агульнаславянскай мовай-основай*, або *праславянскай мовай*, якая складалася з блізкароднасных дыялектаў.

Рассяленне славянскіх племёнаў у VI–VII стст. істотна паслабіла ўнутраныя сувязі, што і прывяло ў VIII–IX стст. да пераўтварэння дыялектаў у самастойныя славянскія мовы. У гэты час сфарміравалася і *агульна-ўсходнеславянская (стараражытнаруская, усходнеславянская) мова* як адзіная для ўсходніх славян. Яе адноснае адзінства захоўвалася ў эпоху

Кіеўскай Русі да XIII ст. Ад праславянской мовы яна часткова захавала фанетычную сістэму, граматычны лад і асноўны лексічны фонд.

У VI–IX стст. у агульнаўсходнеславянской мове адбыліся пэўныя працэсы, што абумовілі з'яўленне ў ёй шэрага спецыфічных рыс у галіне **фанетыкі**:

- поўнагалоссе: *берегъ, голова;*
- пачатковое [о] на месцы спалучэння [јe]: *озеро, олень;*
- шыпячыя [ж] і [ч] на месцы спалучэння гукаў [d], [t], [k] з [j]: *межса, ночь* і інш.

У XI–XIII стст. адбылося так званае падзенне рэдукаваных галосных ъ і ѹ і фанетычнае сістэма ўсходнеславянскіх моў істотна наблізілася да сучаснага выгляду.

У галіне марфалогіі старажытная сістэма скланення назоўнікаў (па асновах) змянілася на новыя тыпы скланення (па родах), што абумовіла змены склонавых канчаткаў назоўнікаў. Дзеяслоў набыў катэгорыю трывання, але страціў такія формы прошлых часоў, як аорыст, імперфект і часткова плюскувамперфект.

Істотна папоўніўся лексічны склад мовы за кошт утварэння новых слоў ад агульнаславянскіх каранёў, змянення семантыкі традыцыйных слоў, а таксама запазычанняў з грэчаскай, скандынаўскіх, фінскіх і цюркскіх моў.

У другой палове XIII ст. Кіеўская Русь падзялілася на асобныя феадальныя княствы, што садзейнічала актывізацыі на беларускіх землях мясцовых гаворак і фарміраванню беларускай народнасці і яе мовы. На гэты перыяд прыпадае таксама фарміраванне рускай і украінскай народнасцей і іх моў. Блізкасць усходнеславянскіх моў, што развіліся з агульнаўсходнеславянской мовы-асновы, пацвярджаецца агульнасцю іх некаторых **фанетычных** рыс, якія адсутнічаюць у заходніх і паўднёваславянскіх мовах:

- паўнагалоссе:
    - бел. золата, бераг;
    - рус. золото, берег;
    - укр. золото, берег;
  - наяўнасць гукаў [ж], [ч] на месцы старажытных спалучэнняў \*dj, \*tj:
    - бел. мяжса, свечка;
    - рус. межса, свеча;
    - укр. межса, свіча, з \*medja, \*svetja;
  - замена агульнаславянскага спалучэння [јe] у пачатку слова на [o]:
    - бел. аленъ, адзін;
    - рус. олень, один;
    - укр. олень, один;
- параўн.:
- параўн.:
- балг. злато, бряг;
  - польск. złoto, brzeg;
  - балг. межса, свещ;
  - польск. miedza, świeca;
  - параўн.:
  - балг. елен, един;
  - польск. jelen, jeden.

У галіне **марфалогіі** ўсе ўсходнеславянскія мовы толькі часткова захавалі складаную (аналітычную) форму выражэння прошлагага часу (бел. прый-

*шоў быў), амаль страцілі адразненні ў тыпах скланення назоўнікаў множнага ліку і інш.*

**Лексіка** ўсходнеславянскіх моў характерызуеца большай колькасцю запазычанняў з іншых моў у параўнанні з заходнеславянскім і паўднёваславянскім мовамі, а таксама наяўнасцю агульных слоў, што адсутнічаюць у астатніх славянскіх мовах:

- |                       |                       |                                 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ▫ бел. <i>сорак</i> ; | ▫ бел. <i>сям'я</i> ; | ▫ бел. <i>дзевяноста</i> ;      |
| ▫ рус. <i>сорок</i> ; | ▫ рус. <i>семья</i> ; | ▫ рус. <i>девяносто</i> ;       |
| ▫ укр. <i>сорок</i> ; | ▫ укр. <i>сім'я</i> ; | ▫ укр. <i>дев'яносто</i> і інш. |

Тым не менш, кожная з усходнеславянскіх моў мае шэраг сваіх адметных лексічных адзінак, неўласцівых іншым славянскім мовам. Напрыклад, у беларускай мове: *бацька, падлетак, паляўнічы, штак, певень, сквіца, скро́ня, чарот, суніца, навальніца, золак, летуценне, пакута* і многія іншыя.

C91      **Сучасная беларуская літаратурная мова : вучэб. дапам.** / Д. В. Дзятко [і інш.] ; пад рэд. Д. В. Дзятко. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 588 с. : іл.

ISBN 978-985-06-2024-8.

Вучэбны дапаможнік створаны з улікам сучасных тэндэнций у беларускай лінгвістыцы. У ім поўна і рознабакова падаецца сістэматызаваны тэарэтычны курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Усе ўключаныя ў дапаможнік тэмы максімальна структураваныя, што дазваляе выкарыстоўваць кнігу і як даведачнае выданне. Важнае месца адводзіцца аналізу моўных адзінак.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філаграфічных спецыяльнасцях.  
Будзе карысны магістрантам, аспірантам, настаўнікам і выкладчыкам.

УДК 811.161.3(075.8)

ББК 81.2Бен-923

Вучэбнае выданне

**Дзятко** Дзмітрый Васільевіч  
**Лобань** Наталля Пятроўна  
**Мароз** Святлана Сяргееўна і інш.

## **СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ МОВА**

Вучэбны дапаможнік

Рэдактар *Л.М. Макейчык*  
Мастацкі рэдактар *В.А. Ярашэвіч*  
Тэхнічны рэдактар *Н.А. Лебядзевіч*  
Карэкторы *Т.К. Хваль, А.І. Галідзянкова*  
Камп'ютарная вёрстка *В.А. Самсонавай, А.М. Бабянковай*

Падпісана ў друк 23.08.2017. Фармат 60×90/16. Папера афсетная. Гарнітура «Times New Roman». Афсетны друк. Ум. друк. арк. 37,0. Ул.-выд. арк. 38,85. Тыраж 500 экз. Заказ 2365.

Рэспубліканскэ ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Вышэйшая школа”». Пасведчанне аб дзяржаўнай регістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/3 ад 08.07.2013.

Пр. Пераможца, 11, 220004, Мінск.  
e-mail: market@vshph.com <http://vshph.com>

Адкрытае акцыянернае таварыства «Друкарня “Перамога”». Пасведчанне аб дзяржаўнай регістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/38 ад 29.01.2014.  
Бул. Таўлая, 11, 222310, Маладзечна.